



ПРАВЯРАЕМ ВЫКАНАННЕ СОЦДАГАВОРУ ТРОХ ГАРАДОЎ

АДСТАВАННЕ НЕ ДА ТВАРУ БОЛЫШЭВІКАМ ВІЦЕБСКА



Тав. ЕФІМАЎ — лепшы стаханавец віцебскага машынабудавальнага заводу «Чырвоны металіст» імя Кірава. Тав. Ефімаў працуе на масавы паліваўны і выконвае норму на 400 проц. Гатаў спецыялізацыю ён пачаў у 16 гадоў. На ЗДЫМКУ: тав. Ефімаў са сваімі лучнікамі Алушкіным (злева) і Марыяшкіным (справа). Фото Грына і Лейна (БСФ).

ГАЛОЎНЫ АСАРТЫМЕНТ — АСНОВА ПРОМФІНПЛАНА

Аналізуючы работу васьмі віцебскіх прадпрыемстваў, правяраючы брыгады, можна беспамылкова зрабіць выслаў, што частка заводаў і фабрык Віцебска не выканала адной з асноўных умоў сацыялістычнага дагавору, заключанага паміж 3 гарадамі, — выпуску прадукцыі вышэйшай якасці, камплектна і абавязкова выконваць план па галоўнаму асартыменту.

Толькі на заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава, на шчоткамбінаце і скурзаводзе імя Еўсцігнева адчуваецца сур'ёзная барацьба за паліпаўненне якасці прадукцыі.

На заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава ўпарта барацьба лепшых людзей стаханавцаў дасягнула значнае павышэнне браку. Праўда, быў выхад: павышэнне якасця выпуску ільготнага паветра, а таксама прыняццём мераў, выключэння неадпаведнага дабра. На год вартыстаў (СВ-25, ТМ і інш.) ёсць станочныя волюкі і маскоўскага аўтазавада імя Сталіна, аэліктразавада імя Кірава, аэліктразавада імя Сталіна, аэліктразавада імя Кірава.

Надзяржную ініцыятыву правіла заводская ініцыятыва «Кірава». Яна раздала ўсім спажывальнікам завода запісаныя, якія ў іх ёсць прэтыя да якасці станочнага асартыменту. Атрыманні аказалі пакуль дапоўніць станочную асартыменту.

Значных поспехаў дабіўся ліцейнік брэх. У 3-м квартале было 10,9 проц. браку, у перады — 8,6 проц. пры дапусках 9,1 проц., а за 25 дзён кастрычніка — 6,5 проц. дапусках 8,8 проц. Рэзка знізіўся ў апошні час брак на радыятарах: з 22,4 проц. у 1-м квартале ён знізіўся да 4,4 проц. пры дапусках 10 проц.

Паліпаўненне якасці з'явілася рэзультатам правядзення адміністрацыйна-тэхнічным персаналам пеха (пачатковы пеха т. Горскі, інжынер т. Мілаў) разу тэхнічных мерапрыемстваў: прымяненне фільтра (сеткі шкаўлявішчэя) да форм радыятараў і іншых дэталей, сканструаванне спецыяльнай кантрольнай скрыпкі для шытка, проверка хімічнага аналізу шыткі і прабільнага разліку асноўных элементаў шыткі.

Швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» выпускае вопратку для масавага спажывання. Завалася-б, што тут барацьба за высокую якасць павінна была заняць яшчэ месца. Але факты гавораць аб адваротным. За 9 месяцаў фабрыка здавала на рэкламных за выпуск надбранага прадукцыі 226 тысяч руб. штрафу. За тры кварталы, па афіцыйных даных фабрыкі, было 0,54 проц. перабрак, а вытворчага браку, які планам не даваліся, было 0,37 проц. За 15 дзён кастрычніка працент перабрака павялічыўся, дасягнуўшы 0,70 проц. пры норме 0,5 проц.

Фабрыка «КІМ» не выканала заданых па тэрмінах выпуску павялічанага асартыменту. У 3-м квартале, напрыклад, фабрыка павінна была даць пачынальнікам выпуску перагатаваную гатунку 82,44 проц., а выпусціла ўсяго 68 проц. План не выканан і па асартыменту. Не палепшылася справа і ў кастрычніку.

За 1936 год фабрыка атрымала рэкламны штраф за надбранаю прадукцыю на 55.628 руб. і за невыкананне плана па гатунках і размерках на 747.487 руб. На гэтых рэкламных фабрыка вышліла ўжо 225.547 руб.

Імя чым пахваліцца і абытковай фабрыцы імя Лекерта. Фабрыка павінна даць прадукцыі перагатаваную гатунку 90,6 проц. Фактычна-ж за 9 месяцаў яна дала перагатаваную гатунку 85,9 проц. Не выкананы план выпуску перагатаваную гатунку абытковай фабрыцы ў той-жа час перагатаваную гатунку на вышэйшым узроўні гатунку прадукцыі. На плану абытковай гатунку 2-га, 3 і 4 гатунку павінны складалі 9,4 проц., а фабрыка дала за 9 месяцаў 14,1 проц.

Віцебскія прадпрыемствы адстаюць па вышук прадукцыі запланаванага асартыменту. Апрача масазавада, ці адно з абследваных прадпрыемстваў не выканала плана па асартыменту. Фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» не дала дзім-сезонны паліто для дарослых 9.382 штукі, зімовых паліто для дарослых — 4.628 штукі, брук — больш 118.500, а іх сучасных — 60 тысяч штук і інш.

Шчоткамбінаты, які лічыцца адным з перадавых прадпрыемстваў у горадзе, выконвае і перавыконвае колькасці пачынальнікаў, усё-ж паршывы план выпуску прадукцыі па асартыменту. З 7 відаў асноўнага асартыменту экспертнай прадукцыі, план выканан толькі да двух. Раёнаў і дэбралі шчоткіны для экскавату за 9 месяцаў не дала больш 22 тысяч кгр., нарыжскай шчоткіны — 6.420 кгр., воласа кручаная трэпага гатунку — 2.244 кгр., воласа экспертна-абрубачага — 10.586 кгр. і інш. Камбінат не даў таварама 469 тыс. зубных шчотак.

ЗНІШЧЫЦЬ ТОРМАЗЫ У РАЗГОРТВАННІ СТАХАНАУСКАГА РУХУ

На швейнай фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» з чатырох а лішнім тысяч вытворчых рабочых усяго толькі 944 стаханавцаў.

Такое слабое разгортванне стаханавскага руху на швейнай гіганце з'яўляецца рэзультатам адсутнасці канкрэтных работ з жыццымі людзьмі, нячужбы адносінаў да запатрабаваных рабочых.

Характэрны прыклад. У свой час работніца пеха паліто тав. Рутуберг лічылася добрай стаханавцай. Сістэматычна перавыконвала новую норму. Сёння яна выконвае новую норму толькі на 84 проц. Калі-б кіраўніцтва пеха не было адварота ад свайх рабочых, то яно-б пачало ўважліва, што вайта толькі т. Рутуберг спецыяльна забяспечыць іголкамі, чаўнаком і іншымі матэрыяламі, і яна лёгка павысіць выкананне свайёй нормы да 150 і больш проц. Аднак, гэта не робіцца. Нікому ў пеха няма справы да таго, што з-за недаабсягнення рабочых патрэбнымі інструментамі і матэрыяламі людзі не выконваюць норм і не могуць стаць у рады стаханавцаў.

У пачатку разгортвання стаханавскага руху на фабрыцы практыкавалася перадача стаханавцамі свайго вопыту работнікам і асартым рабочым. Гэтага пярэпама, як і няма дыферэнцыяльнай работы з ударнікамі і асартым рабочымі. На фабрыцы ёсць выдатны стаханавца-друкочнік, як тт. Шаранова, Вязьмірава, Левіт, Баранаў, Мураўёва, Вязьмірава і дзесяткі іншых, але іх стаханавскія метадны работы не становіцца здыбкім асартым рабочых фабрыкі.

На заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава з 600 вытворчых рабочых налічваецца 300 стаханавцаў і ударнікаў 260.

26 стаханавцаў завода — тт. Вірукоў, Сільнінкі, Залыцін, Ліп, Дзюбінаўскі, і інш. — абычальны стаханавскі метадны работы нестаханавцаў, пераходзячы ім свой вопыт. Стаханавец — фразероўшчык Вірукоў абычальны стаханавцаў рабочы на фразерным варыянце вучня Чыркава, які зараз стаў стаханавцаў. У сучасны момант т. Вірукоў узяў шэфства над адным рабочым Іраноўскім. Каваль — стаханавец Сільнінкі пачаў працаваць па-стаханавску на асартым кампальна машына маладога рабочага кампальна Дзюбінаўскага, які зараз сам выконвае норму на 167 проц. Другі рабочы — т. Гарошнін перадаў тав. Сільнінкі свой стаханавскі метадны работы, выконвае зарап норму на 180 проц. Калі-б гэты метад на перадачы вопыту працаваўся ўсім стаханавцаў завода, вынікі былі-б куды лепшыя.

Што перашкаджае росту стаханавскага руху на акуплярнай фабрыцы? Дрэнная арганізацыя працы на радые ўчагодка падрыцкоўчых і механічнага пехаў. Замест таго, каб замацаваць рабочых за іх працамі.

стадымі працамі, тут увайшло ў сістэму частая перакідка рабочых з адной работы на другую. Не паспева рабочы адоць свой тэхналагічны працэс і машыну, як ён перакідваецца ўжо на іншы працэс.

На фабрыцы «КІМ», па афіцыйных даных ўчоту, ёсць 1.331 стаханавец і 1.202 ударнік. Лічыць зусім пазначны ў параўнанні з агульнай колькасцю рабочых (больш 7.000). Прычым гэтага зусім ясны: слабая тэхнічная дапамога рабочым і дрэнная арганізацыя тэхнічнай вучобы.

У швейна-капельным пеха фабрыкі «КІМ» зведзена спецыяльна парадка вызначэння стаханавцаў. Прафгор Каўрына расказвае аб гэтым, як аб станочным вопыце: — Калі работніца набліжаецца да выканання нормы, мы падыходзім да яе і гаворым — «ты можаш быць стаханавцай, уключыся ў стаханавскі рух».

І калі работніца вызнае згоду, прафгор абмякчае на пачынае сходы, што гэта работніца ўключылася ў стаханавскі рух.

Імя, што такі «метад» разгортвання стаханавскага руху з'яўляецца па-сутнасці апаганяючым яго.

На абытковай фабрыцы імя Лекерта стаханавцаў налічваецца 200 чал. з 700 вытворчых рабочых. Вядома, што ў першую чаргу стаханавскі рух павінен перайсці да іх ударнікаў. Між тым, на фабрыцы ударнікі сцінуты з рахунку. Не кажучы ўжо аб якой-небудзь рабоце, тут нават няма дакладна ўчоту ударнікаў.

Заклучаны дагавор паміж трыма гарадамі павінен быць выключна шырокае разгортванне сацыялістычнага сабарніцтва ўнутры прадпрыемстваў і паміж прадпрыемствамі трох гарадоў, якія сабарніцтвам паміж сабой. Як-жа сабарніца абстаць справа з сацыялістычным сабарніцтвам на прадпрыемстве Віцебска? На фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» ў пеха паліто з 1200 рабочых індывідуальным сабарніцтвам ахоплены ўсяго толькі 40 чал. Між тым сабарніцтва праводзіцца фармальна. Прафгор паха паліто т. Шумчэнка завіў нашай брыгадзе, што пеха паліто сабарніцтва з брукным пехама а пачатку брукнага пеха т. Абрамзон завіў, што яго пеха ні з кім не сабарнічае.

Лепш абстаць справа з разгортваннем сацыялістычнага сабарніцтва на шчоткамбінаце імя Куйбішова, з ліку 681 вытворчага рабочага — 320 чалавек ахоплены індывідуальным сабарніцтвам. Сабарніцтвам паміж сабой таксама ўсе 15 брукна. Брыгада т. Ісханаў ў парады сабарніцтва з брыгадай т. Пастэрнака дабілася таго, што ўся ў колькасці 52 чал. стала супольна-стаханавцай. Пачаток і Ісханаў — лепшы стаханавца на камбінаце — зараз вылучыўся брыгадзірам.



Тав. Падскочова — лепшая кеталішчыца-стаханавца віцебскай трыкажнай фабрыцы «КІМ». Аўтадаўны тэхнічнай свайёй справы, тав. Падскочова дабілася азначна перавыканання тэхнічнай нормы. На ЗДЫМКУ: тав. Падскочова лі свайго варыянта.

СЛАБА АСВОЙВАЮЦА НОВЫЯ НОРМЫ

Дырэктар фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» тав. Калабоў арыў профінпланна тлумачыць розніцу аб'ектыўнымі прычынамі. Аднак, адну з самых важных прычын — невыкананне норм вылікай колькасцю рабочых — ён не заўважае. На фабрыцы не выконваюць норм 1.779 рабочых. Гэтым людзям не арганізавалі па тэрмінах дапамогі ў асаветні тэхнікі. Не вучаць іх працаваць па-стаханавску.

На фабрыцы «КІМ» не выконвае новых норм 2.378 рабочых, што складае амаль 50 проц. да ўсёй колькасці вытворчых рабочых. Бясспрэчна, што калі-б гэтая колькасць рабочых выконвала нормы, фабрыка не ведала-б прарыву, у якім яна знаходзіцца зараз.

На «КІМ» ёсць выдатны людзі, дасканалы аўтадаўны тэхнічнай і значна перавыконваюць нормы выпрацоўкі і тэхнічныя нормы. Тав. Рубенкова, працуючая на двух насалячых аўтаматах, пры ўстаноўленай норме выпрацоўкі 15 дзесяткаў ліцейных палцоў і тэхнічнай норме 17 дзесяткаў, вырабляе 22 дзесяткі. Стаханавца Мядзель працуе на 30 ластычных машынах замест ранейшых 12 і выконвае норму на 106 проц. Дзесяткі і сотні выдатных майстроў вышэйшай прадукцыйнасці і дасканалы якасці ёсць на фабрыцы. Уся біда ў тым, што іх вопыт не становіцца здыбкім мас, што кіраўнікі пехаў і фабрыкі не арганізавалі ігнораванні дапамогі асартым рабочым выконваць нормы.

На варыянтаўна-ліцейным заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава з 392 рабочых-зельшчыкаў новыя нормы выконваюць 312 чалавек, апрач перавыконваюць норму вышэй 46 зельшчыкаў. У колькасці адноснах справа з асаветнем новых норм на гэтым заводзе абстаць лепш, чым на іншых прадпрыемствах Віцебска, але ўсё-ж завод не дабіўся стопроцатнага асаветня норм усімі рабочымі.

Наўваля паміж пехама, вытворчымі пехамамі — асноўная прычына таго, што

80 зельшчыкаў усё-ж свайх новых норм не выконваюць. Кавалы і загадоўны пеха які сістэма нясвоечасова пачаў дэталі сельскагаспадарчым і варыянтаўна-ліцейным пехама (стойкі да плугоў, балты да ільготнага, валлі да варыянтаў СВ-25 і інш.).

Дрэнная работа інструментальнага пеха таксама з'яўляецца адной з прычын адставання. Нясвоечасовае забеспячэнне рабочых патрэбнымі інструментамі (фразамі, разамі, і інш.) выклікае вялікія прасты людзей і машыны. Так, напрыклад, у пеха з 28 на 29 кастрычніка фразероўшчык тав. Алолін меў 7-гадзінны прасты з-за незабеспячэння яго малымі фразамі. Фразероўшчык-стаханавец Вірукоў 29 кастрычніка з-за нясвоечасовай пачаты яму вылікаў да вартыста СВ-25 выканаву сваю новую норму ўсяго толькі на 70 проц. Пры нармальнай-жа рабоце ён не выконвае на 250—300 проц. Такіх прыкладаў можна прывесці шмат.

На абытковай фабрыцы імя Лекерта з 711 зельшчыкаў выконвае нормы толькі 222. Дырэктар фабрыкі Бабінін тлумачыць гэта тым, што на фабрыцы многа новых рабочых, што не асвояна канвеевая сістэма работы. Па вестках-жа самога дырэктара, новых рабочых 268 чал.

На акуплярнай фабрыцы з 525 рабочых не выконвае норм 154 чал. Характэрна, што змест росту асаветня абычальна адваротна. У перады не выканала новых норм 130 чалавек, а ў кастрычніку — 154 чалавекі.

На фабрыцы увайшло ў сістэму частая перакідка рабочых з аднаго працэсу на другі. Гэта не дае магчымасці рабочым асовет працы. Даволі прывесці такі прыклад: работніца Багданава на працуду вясня выконвала норму на 180 — 190 проц., а ў кастрычніку, пасля трох пераважванняў з аднаго працэсу на другі, яна выканала норму толькі на 94 проц. Такіх прыкладаў дзесяткі.

САМАЎХІЛІЛІСЯ АД АРГАНІЗАЦЫІ ТЭХНІЧНАЙ ВУЧОБЫ

На фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» асноўная маса — гэта маладыя работнікі. Пачынае тэхнічнай вучобы набывае тут асабліва важнае значэнне. У свой час на фабрыцы ўзора праводзілася тэхвучоба. За гэта нават прыміваў фабрыку грамадзян 30Т. Але зараз тэхнічная вучоба па-стаўлена вельмі дрэнна.

Усім відам вучобы павінна быць ахоплены 700 чалавек, на справе-ж ахоплены толькі 239 чал. Наведванне-ж яшчэ менша. 9 асартычна, напрыклад, на занятках у стаханавцаў ілюстэ з 28 чал. прысутнічала толькі 8. Не лепшыя становішчы і ў іншых гуртках.

Прычына слабай наведванасці заняткаў тэхвучобы выклікае ў безадказнасці адноснах да гэтай справы з боку кіраўнікоў прадпрыемства і пехаў. Слухачы не робяць на гуртках апаветна іх узаюна ведаў. Не ўстаноўлена месца, дзе кі гурток будзе займацца. Часта бываюць выпадкі, калі рабочы, не ведаючы ў які гурток ён павінен займацца, на працуду докаты бывае на занятках трох-роўных гуртоў. Не атрымаўшы нічога для сябе, ён кідае зусім вучобу. Стаханавец Коўраў, ударнік Сянкевіч проста заўважыў, што пры такой пастаўцы вучобы няма ніякага жадаці наведваць гурткі.

Фабрыка «КІМ» насічае новай тэхнікай. Але і тут кіраўнікі фабрыкі не могуць пахваліцца ўзора пастаўкай тэхнічнай вучобы. Замест 5.035 чал. наведваюць заняткі ўсёх відаў тэхвучобы 1.365 чал. Зусім вразумела, што імяна ў гэтым асноўная прычына невыканання новых норм вылікай колькасцю рабочых фабрыкі, а значыць і зрыў выканання плана. Кіраўнікі фабрыкі перада-

верны гэтыя важныя ўчотак работы тэхвучобы пехаў, лічачы, відаць, да сябе знадта нікім займацца ім.

Дрэнна наведванне заняткаў тлумачыцца ў асноўным тым-ж прычынамі, што і на фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі». Трэба толькі дадаць, што тут бываюць частыя зрыў заняткаў на віне выкладчыкаў і адсутнасці пампажання. 27 кастрычніка, напрыклад, заняткі гуртка механіка швейна-балінага пеха не адбыліся таму, што пампажання вучабы камбіната было замінута. 13 кастрычніка была сарвана вучоба ў пачатковай школе з-за няўдзі выкладчыка.

Лічце гурт з тэхвучобай на фабрыцы імя Лекерта. Між тым фабрыка ў верады перайшла на новы пачаты канвее, і ішрам абычальна кіраўнікоў было хутка арганізавана вучобу рабочых па асвоянню вытворчых атрыманых на ўмовах пачаткова канвее. Але нічога падобнага на фабрыцы не адбылося. Там наогул гэту справу асінулі. З 6 жніўня заняткі на тэхвучобе асінулі не праводзіцца. Проста з'яўляецца абурачай безадказнасці дырэктара фабрыкі т. Бабініна і старшыні фабрыка т. Аскачка, якія самаўхіліліся ад арганізацыі тэхнічнай вучобы, а тэхвучоба мінды лёдз не волюну залука. Толькі за апошні тры месяцы змянілася тры тэхвучобы.

Асноўная прычына слабага наведвання тэхвучобы — дрэннае выкладанне. Замест канкрэтнага, практычнага паказу частак станочу, іх канструцыі і т. д., выкладчыкі абмяжоўваюцца адным толькі чарчваннем крайдай да дошцы. Такі метад не зацікаўляе рабочых.

У праверцы выканання віцебскіх прадпрыемствамі дагавору трох гарадоў прымаці ўзялі: А. МЕНСКА — СКАБЛО Г. КІСЕЛОВА А. (ардынанска, стаханавца фабрыкі імя Кагановіча). БУЕВІЧ А. (сакратар парты ма завода імя Варашкава). ВАСІЛЕУСКІ І. (стаханавец завода імя Кірава). А. ГОМЕЛЯ — БРЫМАЎ (прадстаўнік Гомельскага гарнома КП(б)Б). МАХНЕНКА Я. (стаханавец школазавада імя Сталіна). БІРБАЕР І. (стаханавец Го месьлянага). ПАУЛОЧЭНКА В. (стаханавца фабрыкі імя 8 сакавіка). БРУШЫЦІН Р. (стаханавца фабрыкі імя 8 сакавіка). ПАЛЯХОУСКІ З. (сакратар парты пачатковай фабрыкі). ГОЗ Н. (прадстаўнік газеты «Падскакая праўда»). Ад рэдакцыі газ. «Звязда» — Р. ДОДЗІН, АР. ЗАРУБЕЖНЫ.

АДСТАВАННЮ НЯМА НИКАГА АПРАУДАННЯ

Віцебская прамысловасць свой 9-месячны план выканала на 99,8 проц. У кастрычніку яна працавала горш — план выпуску прадукцыі выканала толькі на 89 проц. За 10 месяцаў віцебская прамысловасць не дала краіне тавару больш чым на 3 мільяны рублёў.

Цягнуць уніз фактычна 4 асноўныя прадпрыемствы: пачынаюча-трыкажнай фабрыкі «КІМ» і імя Клары Пэткін, швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» і ільготна-ліцейная фабрыка імя Кагановіча. Узровень вага гэтых прадпрыемстваў вельмі вялікая, што нават сістэматычнае вызначэнне і перавыкананне плана 25—30 прадпрыемствамі не можа парываць прарыву гэтых чатырох.

У чым прычыны невыканання профінплана буйнейшымі прадпрыемствамі Віцебска?

У дрэнным кіраўніцтве стаханавскім рухам і зусім слабай дапамозе ударнікам у асаветні новых норм. Гарком, горсөөт і горпродсөөт даўка не канкрэтна кіруюць прадпрыемствамі і разгортваннем стаханавскага руху.

На фабрыцы «КІМ», напрыклад, у якой налічваецца 6656 зельшчыкаў, стаханавцаў усяго 1336 чалавек. На фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» стаханавцаў 944 чал. пры агульнай колькасці рабочых больш 4 тыс. На лепш і на фабрыках імя Клары Пэткін, імя Кагановіча і інш.

Гарадскія арганізацыі не заўважаюць апаветня стаханавскага руху. На фабрыцы «КІМ» з 22 кастрычніка абвешаны стаханавскіх вухаждачнік без сур'ёзнай нагляднай дуржэстоўкі. У рэзультате вытворчых пехамамі і прасты працай

ваюцца. Характэрна, што ў першы дні дуржэжніка вынікі са строю 2 кельсчыкаў і адна гукавага машына. Не жаюць зраўняць пана такой «спархытоўкі» да стаханавскага дуржэжніка. На той-жа фабрыцы ў буйнейшым швейна-капельным пеха залічыць у стаханавцаў не па-стаханавскай рабоце, а за жадаю.

Гарком парты, горсөөт і горпродсөөт не аддавалі дастатковай увагі буйнейшым прадпрыемствам горада, роля якіх у выкананні агульнага плана віцебскай прамысловасці з'яўляецца рашучай. Толькі 23 кастрычніка, калі працуду дасягнуў найвышэйшага пункту, на ілемеў гарнома парты былі пастаўлены справядзачы апрач ўсёх адстаючых прадпрыемстваў (фабрык «КІМ», імя Клары Пэткін, «Сцяг індустрыялізацыі», імя Кагановіча, таракамбіната і іголкавага завада).

Дрэнная работа гэтых прадпрыемстваў на працуду ўсяго летыца перыяду аставалася неаўважанай кіраўнікамі гарадскіх арганізацыяў.

Становішча стаханавскага руху на ўсёх прадпрыемствах горада таксама неўдальнае. Па афіцыйных даных гарадскіх плаваяў камітэ, па ўсёх віцебскіх прадпрыемствах на 1 верасі было ўсяго толькі 6 тысяч стаханавцаў, што складае 26,7 проц. да агульнага ліку вытворчых рабочых.

Выкананне новых норм усімі рабочымі — ключ да перамогі. У Віцебску гэта асноўнае звыя не ўхажліся. На фабрыцы «КІМ» з 6.658 рабочых 2378 не выконваюць новых норм, на фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» — 1779 рабочых не выконваюць норм.

Не маюць чым пахваліцца віцебскія

Тэхнічная вучоба — гэта важны і рэчот узаюна кваліфікацыі рабочых, культуры-тэхнічнага ўзроўня іх — па сутнасці інаўвучэння кіраўнікоў прадпрыемстваў і пехаў. Даволі сказаць, што на фабрыцы «КІМ», напрыклад, тэхвучобы наведвае каля 25 проц. той колькасці людзей, якая абавязана наведваць яе. Такое-ж прыкладна становішча і па большасці іншых прадпрыемстваў.

Вялікім тормазам у выкананні новых норм з'яўляецца таксама дрэнны догляд за абсталяваннем. Машыны марудна і дрэнна рамантуюцца. Так-жа фабрыка «КІМ» за 9 месяцаў мела 900 тыс. машынагадзіў прасты. Зусім нядаўна ў вядзеным пеха 5 машын прастаялі пры тым-ж звыя. У верасні ў гэтым пеха вартышты мелі 32,8 проц. прасты работчага часу.

Перашкджаюць таксама ў рабоце па выкананню новых норм вытворчым пехамамі. Работніца вядзельнага пеха тав. Данава трапіць шмат камп'юнага часу на падлогу кружковай да машыны, бо яна не адпавядае вальне. Работніца Кольсавая часта перакідваецца з адной машыны на другую. Работніца Заўраўнава часта вымушана адрывацца ад машыны і шукаць сабе працы. Такіх прыкладаў можна прывесці шмат. Усе яны вядуць да аніжэння прадукцыйнасці працы да невыканання норм.

Вельмі слаба яшчэ пастаўлена на віцебскіх прадпрыемствах тэхнічная дапамога індывідуальным рабочым. Ілемеўна-тэхнічныя работнікі не могуць пахваліцца гэтай рабоцай. Арганізацыяна-тэхнічныя мерапрыемствы, які-б стварылі ўмовы для іштовнага росту вытворчых кваліфікацыі рабочых, мала дае правядзачы.

Не маюць чым пахваліцца віцебскія

прадпрыемствы і ў арганізацыі сацыялістычнага сабарніцтва. У большасці яно праводзіцца фармальна. На фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі», напрыклад, соцдагавору носіць агульны характар, у іх няма канкрэтных абавязальнасцяў. Адсутнічае таксама сістэматычнае правярае выканання дагавору.

Гарадская газета «Віцебскі пралетарый» на працягу амаль ўсяго перыяду сабарніцтва трох гарадоў не абмяволяла ні адным словам аб ходзе сабарніцтва. Газета не скарыстава факту заключэння сацыялістычнага дагавору паміж трыма гарадамі для арганізацыі масавага сабарніцтва паміж асоветым рабочымі, пехамамі, брыгадамі і палымі прадпрыемствамі.

Віцебск мае рад выдатных прыкладаў барацьбы за выкананне плана. Такія прадпрыемствы і скурзавод з месца ў месці выконваюць і перавыконваюць свае планы.

ХОД СЕЛЬСКОГАСПАДАРЧЬОХ РАБОТ ПА РАЁНАХ БССР НА 10 ЛІСТАПАДА 1936 ГОДА (У ПРОЦЕНТАХ)

Table with columns: Назва раёну, Засяпаная насеннефонд, Ачышчана насення. Rows list various districts like Туроўскі, Камянецкі, Гомельскі, etc., with corresponding percentages.



Алісія з нававу левінградскага паліва півноўнага расіскага мастака-паэзіяна на тэмы пушкінскіх казак. НА ЗДЫМКУ: паводле сюжэту «Каніа ад рыбы» і «Рыба» на тэмы паэмы паліва півноўнага.

ТЭАТРЫ БССР У ПУШКІНСКІЯ ДНІ РАЙКОМ АДАРВАН АД КОМУНІСТАЎ

Усе тэатры БССР пачалі рыхтавацца да пушкінскіх дзён. Іх рэпертуар у большай частцы будзе складзены выключна на тэатр вылігана паэта. Тэатр Оперы і Балета рыхтуе да пастаноўкі «Бахчысарайскі Фантан».

Значная група лепшых артыстаў драматычных тэатраў выступіць у мастацкай чыткай першаў Пушкіна «К Чапаеву», «Пашчэныне в Сибіры», «Деревня» і інш.

З БЛАКОТАМ ПА ГУМУ

У абодвух дзён ГУМА на Совецкай вуліцы незвычайна штурханка. Праваходныя даверы імкнуцца выйсці з магазіна, а праз выхадныя — увайсці... Людзі сутыкаюцца тварам да твару і ніяк не могуць разійсціся, песна, а заду пакрысе пачынае паціскаць навушніцы.

Цяга, у вас ёсць ошыты ў клетку? — хуецца звыклі дзіцячы голас. Здаецца, такі галасок пацу-бы і мучу, але прадаўшчыца адказаў капацарскіх прылаўдух прывітаннем, што не чую і наўдзяжы адказаў.

У мануфактурным і суконна-паўночным аддзелах роўна народу. Потныя, крывяныя, нервовыя прадаўцы не цікавяцца абсалютна навушнікам, яны задаюць толькі два пытанні: што і колькі. У гэтай абстаноўцы навушнік не можа выбраць пстрыбкі аму рэчы, ён ёсць часцей тое, што застае на руках у прадаўцы.

У аддзеле тавараў адзёння і абутку прадаўцы неаднаўдзяжы трымаюць рукі ў кішчэцках, і скандальна іх на груклах. Не падыходзячы блізка да прылаўду, яны аднавілі коратка і адрыўка, паказваючы наўдзяжы, не кланючыся нікому, навушніку тавар, расказваю аму падрабязна аб яго якасці, ці зацікавіць яго навушнік. А гэта ўмомань — аснова савецкага культурнага гандлю.

Навушнік пачынае ў івоніры, пафармаваны і іншыя падобныя ім аддзелы з таварам, на якія месяц менш пачат. Там з навушніком пачынаюць, дадуць аму пададу, прыцягнуць яго ўвагу да сяммага тавару.

На сцяне вывешваюць яносець паветра. Пачынаюць неаднаўдзяжы давацца з яго, што работнікі магазіна ўзнікаюць і стухаюць месцамі. Звыклі дзіцячы абавязальстваў бярэць на сябе работнікі ГУМА, але ці ў адным пункце не ўспамінаюцца аб культурным абслугоўванні навушнік. Лічыць і лічыць. Яны абавязальстваў выкажваю гандлю іх плац, арабшч доражваюць разрабкоўку тавару і іншае і іншае.

Чаму ў магазіне такі бруд, падлога, спецыялізаваны і забрытаны тавары? Чаму падлога наіправае толькі адна раз у тыдзень? Хіба хіба гэта падлогу? Гэты спосаб нібы вылігана рашэння і дорабу. Чаму на кожнай паверхі ёсць толькі адна прыбярэжыцца? Хіба ён прасячаны па парадкам? Недарма магазін авален пераер, абрумамі газет і іншым смечкам.

На дзёсны стаіць вартуны, які сочыць за рукам навушніку і наіправае выхадных да выхаду на Комсомольскую вуліцу. Але якім голсам! Манерамі якімі! — Крутом! — крычыць ён неспакушаным навушнікам і, беручы іх за рукі, рэзка наіправае назад. І. ЦЫВЕС.

КЛІЕНТЫ У ГАСЦІНІЦЫ

У менскай гасцініцы зайшлі два чалавекі. Па сваёму андэрмурам выгляду яны нічим не адрозніваліся ад многіх іншых кліентаў, якія штодзённа заважаюць у гасцініцу.

Падшэфшчыца да дзяжурнай, кліенты папярсілі даць ім нумар. Дзяжурная чыта-ла кніжку. Не падшэфшчыца галаву, яна сурова адказала: — Нумароў няма, кісьце ў агульны пакой.

— Але нам патрэбен асобны нумар. — Чога вы прычапіліся, я вам сказала, што нумароў няма, кісьце ў агульны. — Дазвольце паглядзець агульны пакой.

— Няма чаго глядзець. Не вытрыма-йце. — А як падняць нашы рэчы? Ліфт працуе? — Не, ліфт не працуе, хочаце насіце самі, хочаце заплізаць швейцару, ён аднасе.

Кліенты пайшлі наверх. Дзяжурная зноў глядзела ім услед: што за людзі, не даюць спакою! — Наверсе кліенты звярнуліся да карыдорнай прыбярэжыцца і папярсілі адчыніць ім нумар.

— У мяне няма ключа, — адказала яна — пачакайце тут. Прайшоў 20 мінут, кліенты, не дачакаўшыся прыбярэжыцца, пайшлі на шукаць. — Чаму-ж не адчыніце пакой? — Не магу знайсці ключа. Пачакайце яшчэ, пайду да дзяжурнай, у яго ёсць ключ, які падыходзіць за ўсіх дзяверей.

Прайшоў 20 мінут. Нарэшце знайшлі ключ. Кліенты ўбачылі брудны, наўдзяжы пакой. На ложках былі ала-ва на першай свежасці. Матрацы парвалыя, з вылезлымі наверх пружына-мі. — Ці нельга змяніць матрацы? — за-пыталіся яны ў прыбярэжыцца.

СЯМ'Я-АРКЕСТР

МАЗЫР. (Мір. Зымаў). Івану Рухло 50 год. У яго няма жонкі і дзяцка. Усе добрыя музыкі, граюць на скрыпцы, мандоліне, баялаіны, гітары і на цыма-лах. Старэйшы сын Павел — дэмабіліза-ваны чырвоныармеец—працуе ў агульным у калгасе, другі сын — Антон — трактар-контр МТС. Малодшы сын Фелікс, Ніка, Кола і дачка Марфа вучацца ў НСШ. Сам Іван Рухло працуе вартуны-ком школы.

— Га-а-а, Саламон! — Здароўе гаспадар, Саламон! Пацуду апыраў вусы. Зноў заграпа шар-манка. Шлі за здароўе Сімона і дотым Сі-мон піў за здароўе гэтай і паказаў не менш за Пацуду ўмядства.

— Рэзкі барана, — кірчалі госці, — музыку! Дорш маранкі. Сімон сказаў некалькі слоў бубофчытку, той абіраў рэчы і выносіў іх на вуліцу. Госці в-за маленкіх столаўк азілі за другім налігалаі гухан. Сімон не папоў іх угава-ваць. Гэта была драбяз: рыбакі і некаль-кі саллі з Рачынскага павета, якія за-пачавалі ў горадзе. Хутка ў духане заста-лася толькі кампанія пад кіраўніцтвам Сі-мона. Тут былі такія-ж куцы як Па-цудзі і Гамрэкеці, некалькі больш дора-ных, але паважаных гандляроў, радывая чыноўнікі на чале са абярочным пацатку і іншымі пачава, грашовая публіка. Сімон сідзев побач з Пацудзі і старына налі-ваў яму ў кубак. Пацудзі ахвотна піў, яшчэ больш еў і ківаў кесткі пад стол.

— Мусяць арабіў, Соломо! — даі-па-паў Сімон. — Па вачах баць, што за-рабіў. Навошта хавашся ад прыяцеля? Але Пацудзі надміраў суедамам, жар-таваў і біў не чуў Сімонаўх пытаньняў. — Соломо, — ніў Гамрэкеці, — чаму ты не сляжаш? Але Соломо ў гэты час пачынаў гу-тарку з суседям. Велючы ягоноу ветуру, Сімон прыліпа падліваў віна. І воль зыць Пацудзі пачаў блытацца, маслінавы почы агукнуліся і, вяршыце, ён абляў Сі-мона за шыю.

— Сімон, ты лепшы мой друг — рас-чужава сказаў Саламон. — Ты лепшы мой друг і... разумная галава, Сімон... Я до-бра зарабіў... Дай, я цябе пацалую, мой дарагі Сімон! — На чым ты зарабіў? — апыраўчы твар сідзев Сімон. Хром... сапраўды англійскі хром... Падшва і іншы падшва... хел Я ўсе го-та перапраў ў Тобіні. Добра зарабіў. Гу-лаем. Сімон адразу аверазоў і страціў на-строй. Асудушыся ад Пацудзі, ён па-нура агіднаў гэстэй. Сімона ева заі-драць і яму цяпер здаваліся глупствам на халеру.

ЭД. САМУЙЛЕНАК

СПРАВЫ СІМОНА ГАМРЭКЕЛІ

(3 рамана „Будучыня“\*)

Іліко апыраў вочы. Каля яго стаілі трох: Гвація і дзве жанчыны. — Калі не хочаш гандляваць, дык мо чаго з'ебаш? — сідзев Гвація. Іліко маўчаў, з-над іба пазіраючы на людзей.

— Я не маю, — агрынуўся Іліко, прыскачваючы да сідны. — Хочаш, я табе дам харчо? — сід-зала тая, у якой быў страшны голас. Іліко лрбів гэтую пахучую страву. Ён неадверліва паглядзеў на жанчыну і па-пер яна чамусьці адказала не такой страпай. Яна была падобная да бабці Анны.

— Хату, — перапача адказаў Іліко. Праз хвілінку перад Іліко стала жэка з харчо, а за сталом, супроць яго, сідзев Гвація. Ён такасама аказаўся не адым і ад яго пахла віном. Жанчыны зноў узяліся за работу. За спяваў пача-ла граць музыка (там не спяваліся агоны і спевы), у пачы аса разгарэўся агоны, і на кухні пасявіла Гвація адуць сабе леш.

— Дык ты, кажаш, прыхаў вучыцца на куца? Іліко пакаваў галавой. У яго быў за-палты рот. — Гэта гаспадар табе сказаў, што ты будзеш куццом? — сідзев Гвація, ха-ваючы бутаўтку. — Гаспадар. Ён сказаў яшчэ, што ў мяне будзе чырвоная капуля і какашэля, як у вас. — Гэта то будзе! — упэўнена адказаў Гвація.

Іліко стала весела. Ён закончыў вачо-ра і абіраўся ўжо, як і ўсе дарослыя, рас-\*) Праціг. Гл. „Звезда“ № 250 (5624) ад 30 кастрычніка

...Пляваць я хачу на халеру... Вып'ем. ...Патрыях Леанід служыў у Сіонскім саборы... ..Пляваць я хачу на... ..Што?... ..Я не на патрыярха!.. Я на халеру!.. ..Ланон! Тост! ..Я быў аянтэ і пічога не чуў... ..Рабочыя майстэрняў... Яны не хо-чуть... ..Маза, што яны не хочуть... ..Вы чыталі? Гесечкоры!) пісаў... ..Рубель на рубель — гэта гандляў.

Усе гэты Сімон прапусаў міма вухой. Ён пілываў Пацудзі, камарышная чыноўнік і абярочныя пацатку. Цяпер яны гутарылі ўтрох. Сімон адуваў сабе ак на вухлах. Ігоныя, зарослыя рудым во-ласам, вухы прага залілі кожны гух іх піхае рамовы.

— Усе ўтрох, як па камандзе, гланулі на Сімона. Падатковаму чыноўніку алаюся, што ён заліпае вельмі гаспадар, частаваў су-седа і быў заняты толькі сваёй справай. ..не губляючы часу, паважаны Пацудзі, воль вам азіяна мал парава. Мне злепа-но, што вы будзеце ўдзячны за маю паслугу.

Далей справы Сімона нечачана і хутка пайшлі яшчэ лепш. Адчыніліся дзверы, і ў духан уваіліся новыя госці і адым з іх быў Акакій Гунава, асабратчык\*\*). Ён яшчэ стаў на парозе, заклаўшы пальцы рук за адыблены сярбай пасетнай павы, і паклонам адказаў на прывітаны, як Сімон ужо выпраўіў, што трэба рабіць. Ён у ады імінене выбраўся з-за столу і адынуўся ля пароту.

— Прашу! Дарэгі госці... Важны, называюць Гунава павалыла абшчой стол. Гамрэкеці вбў яго пад руку да... \*\* Гесечкоры—міністр меншавіцкага ўра-да. (1918—1921 гг.)

(Праціг на 4 стар.)

